


Ба 60837

С·Я·Л·Я·Н·С·К·І Т·Э·А·Т·Р



VII

РАМАНОЎСКІ і КРУЧОНЫХ

27140

ЦЕМРА

П'еса ў 3-х дзеях



ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДА
ВЕЦТВА БЕЛАРУСІ

БІЛРУС

Ба 60837

С Я Л Я Н С К І Т Э А Т Р

РАМАНОЎСКІ і КРУЧОНЫХ

407

Ц Е М Р А

П'еса ў трох дзеях

Бел. спгэсай
1894 г.

Пераклаў і апрацаваў В. СУДНІК


VIII

27140

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА
М Е Н С К — 1928



1945
ПРОВЕРено



Заказ № 58.

У ліку 1.500 экз.

Галоўлітбел № 26695.

1-ая друк. Беларускага Дзяржаўнага Выдавецтва.

25.04.2009

А С О Б Ы:

СЫСОЕЎ ЯКІМ—кулак, 45 год.

МАРТА—яго жонка, 40 год.

ПАЎЛІНКА—пляменьніца.

ПОП ГАЎРЫЛА.

ДОМНА—свацьця і павітуха.

ЦЫБУЛЬСКІ ПЁТРА ЗЬМІТРАВІЧ — сакратар
сельсавету.

СУЧОК ПАЎЛА—селькор.

МАЦЕЙ—пабожны мужык, пісьменны.

1-шы селянін.

2-гі селянін.

1-шы хлапец.

2-гі хлапец.

Інструктар акрвыканкому.

Сяляне і сялянкі.

Паміж першай і другой дзеяй праходзіць каля
паўгода, паміж другой і трэцяй—некалькі дзён.

ДЗЕЯ ПЕРШАЯ

Хата кулака Сысоева. СЫСОЕЎ і поп ГАЎРЫЛА сядзяць за сталом.

Зъява 1-ая

Сысоеў. Прышлі ўвечары да мяне са школы. Жабраваць ходзяць... Ахвяруй, кажуць, дзядзька Якім, на школу. А я і кажу: вам ад мяне прыбытку ня будзе, таму вы і рады, бязбожнікі, і дабру ў вашай школе ня вучашь, апрача як за дзяўчатамі бегаць ды баглаіць. Вось калі-б, кажу, у вас закону божаму вучылі, тады-б даў.

Поп. Маладзец, Якім, адно слова—маладзец!

Сысоеў. А табе, баця, я жыта адсыплю...
З дзяўчынай прышлю.

Поп. Добрая справа, Якім, пакі і пакі,—добрая справа. Ты, проста скажу, першы чалавек у парафії. Дабрадзей. Свяча перад богам. Лямпка неўгасімая.

Сысоеў (здаволены). Не ўрачы, баця, глядзі—у комуністыя запішуся, хэ-хэ-хэ... Дык спадзявайся на мяне—на гэтых днях пашлю дзяўчыну ў млын, тады і муку завязе табе.

Поп. Ох, ня раіў-бы я табе дзяўчыну пасылаць... Прытрымаў-бы яе ў хаце. Ня раю, скажу табе, як чалавеку, па ўсяму сялу паважанаму. Прытрымай яе...

Сысоеў. Гэта ты, баця, куды гнеш?

Поп. А вось ходзяць па вёсцы чуткі, што твая пляменьніца палюбоўніка сабе знайшла і жыве з ім.

Сысоеў. Зынюхалася, значыцца... Да чаго дажыў... Што-ж яна табе на споведзі казала?

Поп. Якое на споведзі, ці-ж яны, бязбожнікі, на споведзі бываюць! А Паўлінка твая з селькорам Паўлам Сучком круціцца.

Сысоеў (усхвалявана). Так я і ведаў.

Поп. Ды ці-ж ты ведаў?

Сысоеў. Ведаў, усё ведаў... маўчаў толькі. Вось дзе ў мяне гэта справа (паказвае на грудзі), начэй ня сплю.

Поп. А паглядзі вось, што я табе пакажу. Прывёз я з гораду газэту. Ізноў пра нас напісана. Ізноў гэты Сучок напісаў, пачытай вось. (Дае яму газэту, трymаючи пальцам адзначанае месца).

Сысоеў (чытае). ...Наш селькор з сяла Лысава піша нам наступнае: „Поп Гаўрыла і кулак Сысоеў у нас—цёплая кампанія. Усё сяло ў іх у руках. Поп рэлігійным дурманам нас дурыць і паборы зьбірае, а кулак апутаў нашых мужыкоў, як павук павуціньнем, усе яны ў яго даўжнікамі”... Сволач!

Поп. Чытай далей, ня тое яшчэ будзе.

Сысоеў. „...цёмныя мы ўсе тут, цёмныя. Жывем, як краты пад зямлёй. Нічога ня бачым і ня чуем. Кулакі і папы нас у няволі трymаюць, самагонкай захлібаемся, а горад на нас ніякай увагі не зьвяртае”... „Аб кулакох пішуць нам”...

Поп. Ну, там ужо другое ідзе.

Сысоеў. Ізноў на мяне паклён напісаў... Задушыць мала!

Поп. Апошняя часы прышлі... Пляменьніцу ў цябе зганьбіў ды яшчэ ў газэце сароміць. Сораму няма ў людзей.

Сысоеў. Ня відаць яму Паўлінкі... Я ўжо са свацьцяй умовіўся. Абяцала жаніха знайсьці... Сёньня чакаю.

Поп. А каго-ж думаеш?

Сысоеў. Сакратара нашага... Цыбульскага.

Поп. Грахі... Бязбожнік ён... ды і выпіць любіць.

Сысоеў. Сам ведаю. Ды я яго, баця, да рук прыбяру. Шоўкавы будзе.

Поп. Не жаніх ён Паўлінцы. А з другога боку, разважыць—хто-ж і возьме яе, распусьніцу?

(Уваходзіць МАРТА).

Зъява 2-ая

Марта. Якім, свацьця прышла, у сенцах ча-кае, паклікаць сюды ці не?

Сысоеў. Ну, зразумела, паклікаць... Адна яна?

Марта. Якое адна, з жаніхом. У піджаку, а штаны на ім вузкія, таго і глядзі трэснуць.

Сысоеў. Паўлінцы-ж скажы, каб твар абмыла ды мукой вашай пасыпалася. (Да папа). У коопэратыве вось учора давалі. Газы, кажуць, няма, а вось жаночай прысыпкі—калі ласка,— ну і прышлося ўзяць... Трэба і мне піджак апрануць, а ты, баця, покуль што ў съятліцы пасядзі.

Поп. Цікаўлюся, браце, на жаніха паглядзець.

Сысоеў. А ты ў шчылінку, баця, шчылінкі там ёсьць, у шчылінку і паглядзіш... (Усе выходзяць. На сцэне некаторы час нікога няма. Потым уваходзяць ДОМНА і ЦЫБУЛЬСКІ).

Зъява 3-я

Домна. А ты, Пятрусь, ад такой нявесты не адмаўляйся, не глядзі, што там балбочуць. Сам ведаеш, дзядзька ў Паўлінкі першы чалавек ва ўсім раёне...

Цыбульскі. Жаніцца—гэта я магу... Толькі каб без папа, але з пасагам... Калі-б я быў фактычна закаханы, можна было-б і з папом і без

пасагу, а я фактычна не закаханы... Аблічча ў гэтай Паўлінкі благое і малахольнае, і сама да воблы падобна...

Домна. Сам ты дурань малахольны, на сябе паглядзі, хто ты?

Цыбульскі. Я? Я—сакратар сельсавету, голай рукой не чапай.

Домна. П'яніца ты, вось хто! А Паўлінка дзяўчына слушная, другой такой ня знайдзеш... Але толькі дзядзька яе—чалавек, можна сказаць, старога гарту, і без папа ня згодзіцца.

Цыбульскі. А калі я супроць рэлігii? І зноў-жа, я фактычна не закаханы, а між іншым трыста рублёў калі дадуць за Паўлінкай, ды сто рублёў авансу зараз, дык згодзен і на папа. І табе з авансу два чырвончыкі...

(Уваходзіць СЫСОЕЎ, а потым яго ЖОНКА і ПАЎЛІНКА).

Зъява 4-ая

Домна. А я да вас, дзядзька Якім, наконт інтэрэсу аднаго.

Сысоеў. Сядай... Паглядзім, які гэта ў цябе інтэрэс.

Домна. А Пётра выпадкова да вас зайшоў...

Сысоеў. Што-ж. Мы і выпадковаму госьцю рады!

Цыбульскі (падыходзіць да Паўлінкі). Дзень добры... Наша вам з кістачкай.

Марта. Сядайце, калі ласка... Чым ужо і чавстраваць ня ведаю...

Сысоеў. Нясі, маці, што ёсьць... (Торгае яе за сукню).

Домна. Ды ужо чаго так клапаціца... Мы і добраму слову рады.

Сысоеў. Сядайце... сядайце... Паўлінка, кла-
няйся гасьцям... частуй... Вы-б, малады чалавек,
ля пляменыніцы нашай селі. Моладзь, каб, зна-
чыцца, разам.

Цыбульскі. З фактычнай маёй прыемнасьцю.

Марта. Еж, дарагі Пётра... Вось па бацьку
як—забыла...

Цыбульскі. Зьмітравіч.

Марта. Пётра Зьмітравіч... Няпамятлівая
я стала... да старасьці справа ідзе...

Сысоеў. Заныла... Ты яе, цётка Домна, ня
слушай!

Домна. Нязвычайны ў вас мёд цетка, Марта.

Цыбульскі. Мёд дасканалы...

Домна. А вось наша Паўлінка як расчырване-
лася... проста кветка! Не ўрачы-б, цьфу... цьфу...
цьфу...

Марта. Не асудзеце ўжо... Чым багаты, тым
і рады...

Домна. Вельмі дзякуем... А мы вось да вас
наконт інтарэсу аднаго...

Сысоеў. Які-ж гэта інтарэс?.. Ня прыдумаю
нават.

Домна. Тавар ёсьць у вас адзін, а ў мяне купец.

Сысоеў. Ці ня жыта купіць хочаш?

Домна. Не, я наконт іншых спраў... паненка
у вас ёсьць...

Сысоеў. А-а...

Марта. А-а...

Сысоеў. Пайшлі-б вы, маладыя людзі, у сьвят-
ліцу... Мабыць, з намі, старымі, нудна...

Цыбульскі. Зразумела... Вы, фактычна,
астаткі старога быту... А мы—моладзь... Зьмена...
Адным словам... дазвольце ручку, Паўлінка...

(ЦЫБУЛЬСКІ і ПАЎЛІНКА выходзяць).



Зъява 5-ая

Сысоеў. Ну, цётка Домна, і жаніх-жа ў цябе...
Домна. А чым благі? Ганіць усё можна...
Сысоеў. Няверуючы...

Домна. Кажу табе, жаніх з усіх бакоў прыгожы. І сям'я ў яго невялікая: ён ды матка, якая на ладан дыша і вось-вось памерці павінна. А калі ён да карчмы прыхільнасьць мае, дык гэта глупства. Ажэніцца—усё пройдзе. Затое з галавой хлапец: іншы раз такое слова скажа—век сядзі думай, а ня прыдумаеш, што гэта слова значыць. І шлюб браць згодзен у царкве, толькі трыста рублёў пасагу хоча, а сто авансам зараз.

Сысоеў. Наконт трыста рублёў—гэта глупства. І ўсё, што належыць, дадам: камоду дам, пярыну і ўсё іншае. А вось наконт авансу, дык гэта нешта ня чуў. Калі пасъля шлюбу—усе гроши адразу аддам. А авансу... Навошта гэта?

Домна. Як навошта? А калі маладому хлапцу перад шлюбам на выдаткі патрэбна? Кашулю там купіць, гадзіннік з ланцужком ці нявесіце гасцінчык.

Сысоеў. Ня чулі мы пра гэткія справы. Калі пасъля шлюбу—дык з вялікай прыемнасьцю.

Марта. Ах, божа, не пярэч, бацька—ці-ж шчасьця не жадаеш пляменьніцы?

Сысоеў. Дзіўна мне гэта справа, ды ўжо добра... Пакліч, маці, жаніха...

Марта (адчыняе дзвіверы і голасна крычыць). Пётра Зымітравіч, калі ласка, да нас! (Уваходзіць Цыбульскі).

Сысоеў. Умовіліся мы з Домнай, каб табе зараз сто рублёў даць... Так, ці што?

Цыбульскі. Так, так... авансам, значыцца.

Сысоеў. Бяры гроши... ды глядзі, не ашукай... Пры сьведках даю... (Дае гроши і выходзіць у другі пакой).

Домна. Ну, прабачэньня просім, цетка Марта...
(Выходзіць)...

Марта (усълед). Заходзь калі... Заўсёды рады...
(Зачыніе дзвіверы, выходзіць у другі пакой).

Зъява 6-ая

Цыбульскі (ля вакна лічыць гроши). Дваццаць... трыццаць... сорак...
(Уваходзяць СЫСОЕЎ і ПАҮЛІНКА. Цыбульскі шпарка хавае гроши).

Зъява 7-ая

Сысоеў. Ну, чаго плачаш, дурная? Для цябе-ж стараюся. Радавацца павінна, а не раўці. Жаніх вось паглядзіць... А ты, будучы зяцёк, пасядзі з нявестай, пагутары з ёю... А мы пойдзем свае справы рабіць... (Выходзіць).

Зъява 8-ая

Цыбульскі. Дарма вы плачаце, Паўлінка. Я-б на вашым месцы радаваўся. Таму дзядзька ваш чалавек цяжкі. І жыць з ім, мабыць, адно мучэнье. А са мною жыцьцё вам будзе супакойнае. Я чалавек ціхі, а калі нап'юся, люблю розныя прыгожыя слова казаць, а біцца—мухі не закрану, ня толькі жонкі...

Паўлінка. Не пайду я за вас, ляпей у ваду... Ні за што не пайду...

Цыбульскі. Ды чаму-ж?

Паўлінка. Ды як я пакіну таго, каго люблю?
Ніколі! Хоць перад усім съветам скажу—адзін мне муж—Паўла Сучок і другога ня трэба.

Цыбульскі. Гэта Паўла—вось, ведаю... Чу́ ў я пра яго. Ды толькі не аддасьць вас за яго дзядзька.

Паўлінка. А не аддасьць—сама ўцяку. (Цыбульскому ласкова). Пётра Зымітравіч, скажэце праўду, я-ж вам не патрэбна, гроши дзядзькавы патрэбны.

Цыбульскі. Гэта праўда. Жаніцца мне ня хочацца. Гроши патрэбны, а тут вось ваш дзядзька падвярнуўся... Ды вы ня плачце, фактычна гэтага вясельля ня будзе.

Паўлінка (радасна). А што-ж вы думаеце зрабіць?

Цыбульскі. А вось што! Вылазьце вы ў вакно, ды проста да Паўлюка... і як найхутчэй у загс. Я прыкінуся, нібы вельмі пакрыўджаны, а гроши, што ваш дзядзька даў, за зньявагу сабе вазьму. Добра?

Паўлінка. Так, значыцца, я вольна? Ой, як добра! Дзякую, Пётра Зымітравіч... (Выскаквае ў вакно).

Зъява 9-ая

Цыбульскі (адзін). Фактычна, гроши мае. А што датычыцца вясельля, дык на ліха-ж яно мне патрэбна! І свацьці не аддам... вось яшчэ... Ізноў-жа, няшчаснай дзяўчыне дапамог... Маладзец ты, Цыбульскі, адно слова—сакратар!

(Уваходзіць МАРТА).

Зъява 10-ая

Марта. Ну, што, нагутарыліся? (Бачыць, што Паўлінкі няма). А дзе-ж нявеста?

Цыбульскі. А нявеста, значыцца, цю-цию... (Пstryкае пальцамі). Уцякла!

Марта (ашаламлённая). Як уцякла!.. Куды ўцякла?.. (Крычыць). Якім, ідзі сюды! Паўлінка што нарабіла!

(Уваходзіць СЫСОЕЎ, за ім ПОП).

Зъява 11-ая

Сысоеў. Што за крык? Што здарылася?

Цыбульскі (злосна). А здарылася тое, што мне заместа пашаны—адна насьмешка вышла... Толькі я гэта, значыцца, да Паўліны Міхалаўны з прыемнымі словамі падступіў, а яна—фук у вакно! Да мужа, кажа, іду, да Паўлы Сучка.

Сысоеў (хапаючыся за галаву). Асароміла! На ўсё сяло асароміла!.. Людзям у вочы глядзець сорамна... Заб'ю яе... Жаліцца буду... у суд падам...

Цыбульскі. Які-ж гэта суд за вас усту-
пацца будзе. Ня той час... пляменьніца ваша поўна-
летняя—можа рабіць, што хоча... А між іншым,
сто рублёў ваши лічу, як за зньявагу... І щчась-
ліва заставацца... Бывайце... (Ідзе да дзьвярэй).

Сысоеў. Пачакай, пачакай... Як-жа гэта так!
(Бяжыць за ім, у дзьвярах сустракаецца з ПАЎЛАМ
СУЧКОМ).

Зъява 12-ая

Сучок. Добры дзень, Якім Сідарыч!

Сысоеў. Чаго табе трэба? Хату гадзіць
прышоў?

Сучок (ня слухаючы). Я да цябе па справе,
Якім Сідарыч... Наконт Паўлінкі... Яна да мяне
жыць прышла.

Поп. Ні сорamu, ні сумлењня...

Сысоеў. Папсаваў дзяўчыну, а цяпер „па
справе“. Ніякіх спраў з табою мець не хачу. Аб-
няславіў дзяўчыну... За такія справы і ў вашым
судзе па галоўцы не пагладзяць!

Сучок. Гэта ты дарма, Якім Сідарыч, папса-
ваць яе я нічым ня мог. Кахаем мы адзін аднаго,
дык што·ж з гэтага?.. Не супярэчыў-бы ты нам,

жылі-б мы добра. Чаму яна да мяне з тваёй хаты ўцякла, на ганьбу пашла?.. Ад добрата жыцьця не ўцякаюць...

Поп. Распуста...

Сысоеў. Дык яна сапраўды да цябе прышла?

Сучок. А да каго-ж яшчэ? Я затым і прышоў, каб сказаць табе аб гэтым. Цяпер яна мая жонка будзе. Ужо мы як належыцца расьпішамся і справе канец.

Сысоеў (крычыць). Ня съцерплю! За косы да моў прывалаку!

Сучок. Ня маеш такога права. І дарма хвалюешся... Цяпер—свабода!

Сысоеў. Вон з маёй хаты!

Сучок. І так пайду, ня крычы...

Сысоеў. Вон!.. вон!.. Заб'ю!..

Сучок (супакойна). Ну, бывай, калі так! (Выходзіць).

Зъява 13-ая

Поп. Супакойся, Якім. Не наракай... Грэх наракаць... Давай лепш аб справе пагутарым.

Сысоеў (ня можа супакоіцца). Заб'ю!.. Зьнішчу!.. Паганыя...

Поп. Ды ня крычы, бог з табою...

Сысоеў. Не магу... даўно я ад іх цярплю... Комуністыя, паганцы... Вось так і задушыў-бы ўсіх.

Поп. Гордасць гэта ў цябе... Сядай вось лепш. Трэба справу рабіць разумна. (Таемна). Старшынёю зрабіцца трэба, тады мы іх усіх скруцім. Будзеш ты сядзець, як бог на пасадзе, сам пан і гаспадар.

Сысоеў (зацікаўлена). А думаеш, можна гэта зрабіць?

Поп. Я табе дапамагу: пасъля службы ў царкве казань скажу, каб абіралі ўсе цябе, як бацьку і дабрадзея.

Сысоеў. Дапамажы, баця! Ніколі не забуду!

Поп. А ты маліся, Якім, маліся, можа і выйграеш.

Сысоеў (апускаючыся на калені). Божа, дапамажы мне ў старшыні трапіць, ужо тады і пакажу я ім, сукіным дзецям, дзе ракі зімуюць! (Хрысьціцца).

Заслона.

ДЗЕЯ ДРУГАЯ

Вуліца. Натоўп сялян, сярод іх МАЦЕЙ, 1-шы і 2-гі СЯЛЯНЕ, 1-шы і 2-гі ХЛАПЦЫ. Уваходзіць СЫСОЕЎ.

Зъява 1-ая

Сяляне. Добры дзень, дзядзька Якім!

Сысоеў. Дзень добры! На выбары ці што народ сабраўся?

Мацей. Сам ведаеш... Усіх апавяшчалі. Но-вага старшыню з сакратаром абіраць будзем.

Сысоеў. Што-ж... Справа добрая... (Да 1-га селяніна). Дзень добры, Янка! Калі-ж за хамут грошы аддасі?

1-шы селянін. Аддам, дзядзька Якім,—хіба-ж ня ведаеш маё становішча? Пачакай трохі, да сёмухі расплачуся з табой.

Сысоеў. Процанты накіну, мілы чалавек... Другі-б даўно на цябе ў суд падаў, а я ўжо па дабраце душэўнай чакаю. Але толькі і майму цярпеньню будзе канец...

1-шы селянін. Зъмілуйся, дзядзька Якім, сам ведаеш, не магу...

Сысоеў (адводзячы ў бок 1-га селяніна). Што-ж, душа мая добрая... Магу ўсё выбачыць, калі, скажам, будзеш галасаваць за мяне... А не, дык такі хамут надзену, век хамутацца будзеш...

1-шы селянін. Вельмі дзякую, дзядзька Якім. Ты наш бацька і дабрадзей. Галаснуть нам—гэта глупства. Чаму-ж не галаснуть...

2-гі селянін. Дзядзьку Якіму... пашана!

Сысоеў (ласкова). А, кум... чаму не заходзіш, ты-ж мне сваяк?

2-гі селянін. Які-ж я сваяк,—вы чалавек з капіталам, а я...

Сысоеў (яшчэ ласкавей). Ну, што, аб гэтым казаць. Я-ж хрышчоны... Сваю радню заўсёды памятаю... Ты мне, я табе... (Адводзячы ў бок 2-га селяніна). На сходзе галасыні за мяне, пасвяцку, я мо' тож спатрэблюся!.. Хрэсьніка свайго не пакіну...

2-гі селянін. Для цябе, дзядзька Якім,—заўсёды рады. Галасынём, будзь спакойны.

Сысоеў (накіроўваецца ў натоўп сялян і ласкова ківае ўсім). Добры дзень, праваслаўныя!.. Чу́ я, быццам Паўлюка Сучка за старшиню на-мецлі...

1-шы хлапец. І паставім! Наша справа!

2-гі хлапец. Ці не цябе абіраць? Тлусты надта!

1-шы селянін (спалохана). Маўчи! Соплі аба-тры, шчанё!..

Сысоеў. А што-ж, праваслаўныя, чым-жа Паўлюк не старшина. Яно, прауда, малады яшчэ... блазен... Ня надта добра старым пад яго дудку скакаць... Ізноў-жа, комуністы ён... З падаткам пры ім не схвальшывіш...

1-шы селянін. Задушыць падаткам!

2-гі селянін. У комунію ўсіх аберне—тады піши прапала.

Сысоеў. А чым-жа ў комунії кепска?.. Яно, канешне, калі ў Рыгора ды Мацея конь цяпер свой, дагледжаны, дык у комунії не паглядзяць, што ты гаспадар... Адразу тваіх коняй адбяруць, і араць на іх будзе той, хто захоча, а ты і слова ня скажаш... Але затое вось наконт самагону—строга. І думаць нельга... абавязкова забароняць!



1-шы селянін. Як? Самагон забароняць?
Якое-ж гэта жыцьцё без самагону?!

Сысоеў. Ды вось і з царквой развітаца прыдзеца. Царкву абавязкова зачыніць Паўла, дзеля таго, што гэта ў іх за патворства лічыцца.

Мацей. Барані бог... Ці-ж гэта можна?

Сысоеў. Ды ўжо так і будзе... Спамянеце маё слова...

1-шы селянін. Ды на ліха ён нам—бязбожнік...

(Сысоеў шэпча нешта Мацею, той ківае галавой).

Мацей. А што, праваслаўныя? Ці-ж Якім ня гож у старшыні? Чалавек свой, набожны...

1-шы хлапец. Ды што ты, ці ў сваім розуме? Кулака за старшину абіраць?

2-гі селянін. Заткні глотку! Які ён табе кулак? Спраўны чалавек і нічога больш!..

Мацей. Ізноў-жа, бацюшка што казаў? Абірайце, кажа, чалавека веруючага. У кім хрысьціянская душа ёсьць, і вам і царкве зычлівага...

1-шы селянін. Абірай, хлапцы Сысоева—ён наш дабрадзей!

2-гі хлапец. Звар'яцеў народ! Дзе-ж гэта Паўла запрапаў? Яму-б трэба сказаць, што за золата Сысоеў... Крывасмок наш...

1-шы селянін. Каму крывасмок, а каму бацька родны. Абірай Сысоева!

Сысоеў. Вельмі дзякуем, праваслаўныя! Ды што ў сухую глоткі дзерці! Стадлю вядро на грамаду.

Сяляне. Вось гэта дык справа... Пойдзем, праваслаўныя, да Домны, у яе смачна.

2-гі селянін. Давай, дзядзька Якім, гроши, я зараз-жа зълётаю...

Зъява 2-ая

1-шы хлапец. За самагонку кулаку ў няволю прадаеце сябе...

2-гі селянін. Ды ці-ж мы прадаем? За чужыя гроши чаму-ж ня выпіць,—дурань і той вып'е...

2-гі хлапец. Задушыць нас усіх Сысоеў, толькі падпусьцеце яго...

Мацей. Добра! Кажы... А вы са сваім Сучком дабрадзеі якія! Комуністыя, усе вуши пра-гудзелі: трахтар, трахтар, а дзе ён, ваш трахтар? Дагэтуль зямлю мордай калупаем!

(ПАЎЛА СУЧОК прабіваеца праз натоўп).

Зъява 3-ая

Сучок. Эй, таварыши, слухайце!..

1-шы хлапец. Скажы ім, Паўла... Добра скажы...

2-гі хлапец. Сысоеў у старшыні наровіць... Самагон паставіў...

Сучок (крычыць). Таварыши, ня слухайце кулака-крывасмока, ён вас наўмысьля спайвае, каб вы яго сп'яніу абрали... Калі яго дапусьціце—прапала наша справа. Задушыць усіх паборамі... Зацягне пятлю...

1-шы селянін. Далоў яго!.. Чаго крычыць!.. Якім—дабрадзей, ён мне доўг выбачыў... Чаго яшчэ трэба?

Сучок. Абдурыць ён вас хоча, цяпер выбачае, а як сядзе вам на шую—дык тры даўгі зьдзярэ і ня пікнече.

Галасы. Далоў комуністага, бязбожніка, да-лоў... Царкву руйнаваць не дазволім...

Сучок. Ды хто вашу царкву руйнуе?

Мацей. Ведаем, усё ведаем... Да рэлігіі да-біраешся.

(Убягае 2-гі СЕЛЯНІН з самагонкай у руках).

Зъява 4-ая

2-гі селянін. Вось, праваслаўныя, пачастунак... Кум ставіць...

(Сяляне акружаюць яго).

Сысоеў (крычыць). Пі, праваслаўныя. А пасля выбараў, стаўлю яшчэ...

Сучок. Падлюга ты, Якім Сідарыч!..

1-шы селянін. Маўчи, комунія праклятая...

Ці-ж можна нашага дабрадзея лаяць?!

2-гі селянін (хістаючыся). Ці-ж слова яны разумеюць? Дубінай іх трэба...

Сучок. Таварышы!..

Сяляне. Якія мы табе таварышы? Нехрысьць паганая...

(Уваходзіць ЦЫБУЛЬСКІ, трохі выпіўшы).

Зъява 5-ая

Цыбульскі. Чаму шум? Дзе тут старшыня сходу?

1-шы селянін. (Падае Цыбульскаму шклянку). Пі, сакратар, на астатку.

Цыбульскі. Выпіць мы заўсёды можам, але вось ня добра, што сход без старшыні. (П'е яшчэ).

Галасы. Давай старшыню... Мацей у старшыні!..

Хлапцы. Мацей Сысоеву прадаўся, адна банды...

2-гі селянін. Мацея жадаем... (Хістаецца). Увесь сход жадае! Лезь, Мацей!..

(Сяляне падштурхваюць МАЦЕЯ, той паднімаецца на ганак).

Мацей. Ну, добра, праваслаўныя. Апрача ўсяго—цішыня і парадак. Ну, таго-гэтага, сход лічым, гэта значыцца, адчыненым. А калі я старшыня, дык значыцца, першае слова маё... А я, значыцца, наконт гэтага... Ну, зразумела, усім вядома, быў у нас старшыня Язэп Дуга, а вяс-

ною ён занядужаў... таму, значыцца, наша шаптуха, цётка Домна, яму кілу пасадзіла... Ён у яе самагонны апарат рэквізаваў, ну яна яму і нашаптала вось гэтую кілу... Ну, ён, Язэп, знача, ад гэтай хваробы да Абрама на піва і таго... аддаў богу душу... Выходзіць, праваслаўныя, у нас трэці месяц няма старшыні... І ўсёй справай сакратар верхаводзіць, які п'яніца, а галоўная спраўа—баглай, і такога сакратара нам ня трэба... А ў старшыні сельсавету трэба паставіць чалавека слушнага, праваслаўнага, як, напрыклад, дзядзьку Якіма... Мужык ён правільны, пабожны і ў горадзе руку мае...

1-шы селянін. Правільна, паднімай руку за Якіма! Добры ён чалавек... Вось бачыш, які баль наладзіў... А чаму? Ад дабраты!.. Ён можа ўсё!.. Таму—чалавек з галавой!.. Трымайся за яго...

Сучок. Пачакайце, браты, ці-ж так можна?.. Якім Сысоеў—кулак... Мала ён вашай крыві папіў?.. Ён-жа паборамі вас замучыць, калі старшынёю будзе.

2-гі селянін. Маўчи, сволач! Што ты разумееш?...

1-шы селянін. Малады яшчэ сход вучыць!..

Мацей. Цішэй, праваслаўныя... Першая спраўа, значыцца, каб бяз бойкі... Організавана, гэта значыцца...

Сучок. Дзядзька Мацей, дай слова, сказаць хачу...

Мацей. Вось, праваслаўныя, Сучок слова просіць. Даць ці што?

Галасы. Ну яго, да ліха... Брахню іх чулі ўжо, годзе!.. Дай слова, няхай гаворыць, цяпер свабода, кожны мае права, каб, значыцца, выказацца... Сва-бода!.. Ды за гэткія слова, нічога больш, як у морду даць.

Мацей. Ну, дык, як-жа, праваслаўныя, даваць ці не?..

Галасы. Не даваць! Ня трэба! Ну яго!

1-шы селянін. Справа, значыцца, такая: абіраем Якіма—і ўсё! Ці-ж лепшага знайдзеш? А ён нам пасъля яшчэ самагону паставіць!

(Частка сялян паднімае руکі, 1-шы і 2-гі СЯЛЯНЕ паднімаюць абедзьве руکі).

Мацей. Мне што, мне— як сход... Калі сход хоча, давай абіраць Якіма... Галасую, значыцца, хто за яго, паднімай руку... Чакай, трymай, я лічыць буду...

2-гі селянін. Ды чаго лічыць? Ці-ж ня бачыш, што большасць за яго... Дзе ён, Якім, давай яго сюды... Займай, дзядзька Якім, месца старшыні...

Сысоеў. Вельмі я, значыцца, праваслаўныя, дзякую... Але калі, можа, каго лепш другога... дык я, зразумела, нічога... Я што-ж... як сход... Як грамада... Але толькі што мы заўсёды з вялікай прыемнасьцю... для грамады (б'е сябе ў грудзі), во!

1-шы селянін. Не ўжо... Цяпер не адмаўляйся... добры ты чалавек, і ці-ж мы тваёй дабраты ня бачым... Калі, напрыклад, яшчэ самагоначкі...

Галасы. Не адмаўляйся... Супроць сходу ня ідзі!

Сысоеў. Ну што-ж, калі сход абраў... на тое воля божа... Ну, значыцца, цяпер я ваш старшыня!

Галасы. Правільна! Старшыня—і ўсё!

Сысоеў. Выходзіць, праваслаўныя, мне цяпер пячатку каб у рукі... каб, значыцца, па правільнаму, законнаму, з пячаткай...

1-шы хлапец (Паўлу). Загінем цяпер пад кулаком... Пап'е нашу кроў... Адна надзея на цябе была... не далі гаварыць... сволачы!..

Сучок. Не гаруй, хлопцы!.. таму наша сіла
ў друкаваным слове... будзем з Сысоевым праз
газэту змагацца...

1-шы хлапец. Ня будзе табе жыцьця ад яго!

Сучок. Я зараз-жа еду ў горад і там паве-
дамлю каго трэба аб яго хітрыках... (Выходзіць
з хлапцамі).

Зъява 6-ая

Сысоеў. Да рэчы ўжо, праваслаўныя, спра-
ва ў мяне да вас ёсьць... Зманіў маю плямень-
ніцу Паўла Сучок.. Дапамажэце мне Паўлінку ў
хату вярнуць.

Мацей. Вось знайшоў аб чым пытацца?
Узяў-бы ды за косы і прывалок...

Сысоеў. Яно, канешна, прывалачы можна...
Ды цяпер ужо неяк нягожа мне, старшыні, дзяў-
чыну за косы па ўсёй вёсцы цягнуць... І, апрача
таго, чуў я, што яна ў савеце з Паўлам расьпі-
салася, дык ужо бяз сходу, ведаеце, таго... бо-
язна.. Няхай ужо сход парашыць... А толькі, па-
мойму, калі ў царкве не вянчаліся, значыцца, ня
ジョンカ яна яму...

Галасы. Зразумела—ня жонка... Без папа
якая-ж жонка...

Мацей. Няма чаго рабіць, трэба новаму стар-
шыні дапамагчы... Пойдзем, хлопцы, прывядзем
дзяўчыну сюды, разважым—як, значыцца, і што...

(Мацей і некалькі сялян выходзяць).

Зъява 7-ая

Сысоеў. Выбачце, праваслаўныя, што я пры-
мяшаў сюды сямейныя справы...

Галасы. Нічога... Справа жыцьцёвая... трэба
правучыць!.. (Перабіваюць галасы). Падлюга Сысоеў!
(Вельмі хутка прыводзяць ПАЎЛІНКУ).

Зъява 8-ая

Паўлінка. Ці не мяне, людзі добрыя, судзіць зъбіраецца? Гэта за што-ж такое? Што мы з Паўлам ціха і мірна жывем, а вас зайдрасьць узяла? Што вам маё жыцьцё папярок горла стала? Ці мой дзядзька ганьбы баіцца? А спытайцесь яго: ці даўно ён сумленным зрабіўся? Пасавецкаму ў згодзе з мужам жыць—гэта ганьба, а сялян рабаваць—гэта сумленна?

Сысоеў. Заткні морду, бяссорамная дзеўка! Каб мне, старшыні, ды грубасьці ад цябе чуць—не дапушчу да гэтага!.. Заб'ю!..

Паўлінка. Рукі кароткія, дый што я табе? Што ты маеш да нас? Я ў савеце па закону расьпісалася і форменную аб гэтым паперу маю.

Сысоеў. Ах ты, сволач пархатая! Круцішся, ды яшчэ перад усім сходам хвалішся, мяне канфузіш!

Паўлінка. Нічым я цябе не канфужу, адчапіся ад мяне...

Сысоеў. Ах ты, брыдота! (Б'е яе). Ах ты!.. (Зноў б'е). Заб'ю і адказваць ня буду!

Мацей. Пабойся ты бога, дзядзька Якім, яна-ж цяжарная... Дзіцянё пашкадуй!

(ПАЎЛІНКА валіцца).

Сысоеў. Цягненце яе ў хату, ужо паслья я ёй пакажу! Людзі добрыя, прабачэнья прашу! Аказія з кожным можа здарыцца. (ПАЎЛІНКУ выносяць). Людзі добрыя, так, значыцца, на гэтым і скончым, а ўжо сакратара я сабе сам знайду.

Заслон а.

ДЗЕЯ ТРЭЦЯЯ

Хата Сысоева. Дэкорацыя тая-ж, што і ў першай дзеі,
толькі адзін кут адгароджан фіранкай, за фіранкай
чутны стогны.

Зъява 1-ая

Марта (прыносіць дугу). Вось на дугу!

Домна. Акрапі яе съятой вадзіцай, ды яшчэ
лейцы прынясі. А па бацюшку ўжо паслалі?

Марта. Паслалі, зараз прысьці павінен.

Домна. Як толькі родзіць, мы зараз-жа і
ахрысьцім дзіцянё... (Ідзе за фіранку). Я зараз вось
гэты канец лейцаў за съпінку ложка закручу, а
другі канец табе ў рукі дам... Ты ўпрыся нагамі
ў съцяну і натужся... Цётка Марта, дапамажы мне
вось тут дугой майстраваць.

Марта. А як-жа гэта, дугой?

Домна (з-за фіранкі). За канцы возьмем, ды
згары ўніз па ўсяму целу праводзіць будзем з
націскам, а на грудзі ды на бруха асабліва на-
ціснуць трэба, са ўсёй сілай... Зразумела? Ну,
давай. (Паўлінка ståгне). Хіба-ж мне ёй на бруха
сесьці? І праўда, сяду. Трэба-ж парадзісе памаг-
чы... (Паўлінка крычыць). Вось... бачыш, як села,
дык і памагло... Адразу радзіла пакутніца наша...
Марта, прымай дзіця...

(Стук у дзвіверы. Уваходзіць ПОП).

Зъява 2-ая

Поп. Мір дому гэтаму... (Марта падыходзіць пад блаславеньне). Ва імя айца і сына і святога духа...

Марта. Да вашай, бацюшка, міласьці, пляменьніца радзіла.

Поп. Растраслася, кажаш? До-о-брай справа... Каго-ж бог даў?

Домна. Сынка, бацюшка...

Поп. Добрая справа, добрая... Ну, што-ж, сёньня і ахрысьцім...

Марта. Ды вось наконт гэтага і ўся размова... што рабіць?.. Палюбоўнік яе няверуючы, з цяперашніх, у горад паехаў, а яна тут з Якімам пасварылася... прынесълі яе да нас, а яна хутка і радзіла... А палюбоўнік яе, бачыш, комуністы і хрысьціць ні ў якім разе не дазволіць... Вось калі-б паціхутку ахрысьціць, каб ён ня ведаў...

Поп. Гм...гм... добра съпяваеш, ды толькі небяспечная гэта, цётка, справа... вельмі небяспечная... А ну як, барані бог, даведаецца, што мне тады будзе?

Марта. Вы, бацюшка, ня бойцеся, мой-жа Якім старшыня... Нам-бы толькі дзіця ахрысьціць, а ўжо пасъля няхай пасвойму акцыябрыйнамі хрысьціць, напляваць тады ўжо...

Поп. Дурныя вы, бабы,—вам здаецца гэта проста—чык, брык і гатова. А ня ведаеш, што нашаму брату за гэта бывае? Нас і так, пастыраў вашых, прасьледуюць, быццам пры цару Дыяклітыяне ці пры Нэроне рымскім. Баюся...

Марта. Бацюшка, ды мы-ж не задарам, мы не пашкадуем—заплацім...

Поп. За такую справу колькі-ж з вас узяць?

Марта. А колькі, бацюшка, возьмеш?

Поп. Пяць чарвякоў дасі,—так і быць—рызыкну.

Марта. Гэта колькі-ж?

Поп. Усяго толькі пяцьдзесят рублёў.

Марта. Ах, божа мой! Дык гэта-ж цэлая карова. Дзе-ж нам такія грошы ўзяць?..

Поп. Таней не магу. І то ўжо так толькі, як пастыр—дзінянё шкода... Было-б і мне, у разе чаго, за што пацярпець... А дзе ўзяць, кажаш? Нічога... Сама кажаш, што муж старшыня... Пасада прыбытковая...

Марта. Бацюшка... зъменшице... Няхай ужо за сорак рублёў.

Поп. Гм... за сорак... Як-бы не прадзешавіць, бабы... за сорак... гм... Ну, ужо добра, так таму і быць... няхай за сорак. Згодзен. А кумам хто-ж будзе, сам ці што?

Марта. Ён, ён, паклікаць яго, а кумой няхай цётка Домна.

(Уваходзіць СЫСОЕЎ).

Зъява 3-я

Сысоеў. Добры дзень, баця!

Поп. Дзень добры, Якім! Прышлося, кажаш, дзіца хрысьціць?..

Сысоеў. Добры я надта... Трэ' было яго галавой аб съяну.

Поп. Перахрысьціся, Якім, д'ябал цябе блытае. Грэх вялікі...

Сысоеў. Няма грэху... Таму, байструк ён...

Поп. Грэх, Якім, грэх... Ці ўсё прыгатавалі?

(Усе выходзяць і выносяць дзіца).

(На сцэне нейкі час нікога няма. Паўлінка стогне за фіранкай усё галасней і, нарэшце, пачынае крычаць. Убягае ДОМНА. Бяжыць за фіранку).

Зъява 4-ая

Домна. Іду, іду, ах ты, божа мой... Вось
крычыць... Дзіцянё з-за цябе ледзь не ўтапіла...
(За фіранкай). Ах ты, божа мой, ды яна-ж памірае...

(Уваходзіць ПОП, МАРТА з дзіцянем на руках і
СЫСОЕЎ).

Зъява 5-ая

Поп. Бацьку нараджэнца калі-ж чакаец?

Марта. Ужо і ня ведаю... З выбараў праста
пабег ён... Ня іначай—данасіць...

Сысоеў. Няхай даносіць, ня надтা мы такіх
даносчыкаў баймся... (Жонцы). А ты аддала ба-
циюшку грошы?

Поп. Дзякую, атрымаў... Ну, бог з вамі, я
пайду. (Ідзе да дзвярэй).

Домна (з-за фіранкі). Кепская справа. Бацюш-
ка яшчэ тутака?

Поп (абярнуўшыся, спыняеца). Тут, тут, мо' я
яшчэ патрэбен?

Домна (выходзіц з-за фіранкі). Я ўжо гэта на
ўсякі выпадак, бацюшка. Дрэнна з Паўлінкай—каб
не памёрла...

Поп. На ўсё воля божа. (Садзіцца).

Домна. Мо' і вылечу. Перш за ўсё трэба яе
сюды вынесці. Дапамажэце мне.

(Якім і Домна ідуць за фіранку і выцягваюць лаву, на
якой ляжыць Паўлінка).

Паўлінка. А дзіцянё жыве? Паглядзець-бы на
яго... О-ой, цяжка мне...

Домна. Паглядзіш... дакучыць яшчэ...

Паўлінка. Съмертачка мая... Цяжка... о-ой...
А імя якое далі? О-ой... Што-ж гэта робіцца?..

Домна. Цярпі, міная, цярпі!.. А назвалі яго
Міхалка, па дзеду... Ты, маші, печ даўно паліла?

Марта. Толькі што вуглі нядаўна выграбла..,
Домна. Вось і добра... Прынясі мне, маці.
дошку якую-небудзь... А я покуль-што навокал
парадзіхі аплюю. Цьфу... цьфу... цьфу...

(Марта выходзіць).

Марта (прыносіць дошку). Вось дошка. Гожа
ці не? А ты, бацюшка, не адыходзь—хто-ж ведае,
што можа здарыцца...

Поп. Добра, гаспадыня, пачакаю, як пасты-
ру належыць.

Домна. Мы зараз Паўлінку на дошку пак-
ладзем, ды на трэх „оіча наш“ у печ сунем... Як
рукой усё зьніме.

(Кладуць Паўлінку на дошку).

Паўлінка. Цётачка... о-ой... Што вы са мной
робіце...

Домна. Маўчы! Табе-ж лепш будзе... Уся
хвароба выйдзе. А ну, дапамажэце мне яе ў печ
усунуць!

Паўлінка. Ах, божа... Пусьцеце... Вы спалі-
це мяне...

Усе. Оіча наш, іжэ есі на небясах...

Паўлінка (з печы). Цётачка, ратуйце...
Съмерць мая... душна мне, душна...

Усе. Да съвяціцца імя тваё, да...

Поп. Так, так... Добрая справа—пры ўсякіх
радасцях, бядзе, а тым больш пры хваробах—
заўсёды імя бoga нашага заклікаць...

Усе. Яка твае ёсьць царства, і сіла, і слава,
і ва векі вякоў, амінь. (Домна выцягвае з печы мёр-
твую Паўлінку).

Марта. А-ах! Прасвяятая багародзіца, што-ж
гэта такое? Ах, што мы з табой нарабілі?

Домна. Ня іначай галавешка ў печы была.

Поп. На ўсё воля божа...

(Стук у дзвіверы).

Зъява б-ая

Сучок (убягаючы). Дзе жонка?.. Дзе Паўлінка?.. (Жанчыны спалоханыя адступаюць ад мёртвай Паўлінкі). Што такое?.. Паўлінка... мілая... (Кідаецца да яе).

Поп. Раба Паўліна богу душу аддала.

Сучок (крычыць). Паўлінка! Паўлінка!.. Ня можа быць?.. Што-ж гэта?! (Абярнуўшыся да Сысоева). Ты яе ўмарыў, пракляты! Забойца! (Кідаецца да Сысоева, але той хаваецца за папа).

Сысоеў (паважна). Дарма балбочаш, хлапец,— сама памерла, ад радоў... А за такія абвінавачаньні я цябе пры съедках у суд пацягну, як я ёсьць старшыня і пры выкананьні абавязкаў. (Бокам пасоўваецца да дзьвярэй).

Домна (пасыпешна). Вось і дзіцянё ваша, сынок,—Міхалкам назвалі...

Поп (ціха). Тсс... ты... маўчы, яшчэ здагадаецца...

Сучок (бярэ дзіця на рукі). Дайце яго мне, бо і яго заморыце... Жонку загубілі, дык хоць сына выратую ад вас, паганыя!

Сысоеў. Шкадуй, шкадуй байструка свайго, мо' такім-жа сабакам вырасьце.

Поп (асьцярожна). А хаваць як-жа будзеце, пахрысьціянскаму, ці пасавецкаму?

Сучок. Жывую мучылі. Над мёртвай ня дам зьдзеквацца! Ня дам мармытаць над ёй!.. Пахаваю сам... Чырвонае пахаванье зраблю, каб усе ведалі... Забітую! Ахвяру вашу, ахвяру цемры сялянскай, каб усе бачылі!..

Сысоеў (ля дзьвярэй). Асьцярожна, асьцярожна, хлапец! За гэткія слова адкажаш; у мяне съедкі ёсьць—і як я старшыня...

Сучок (адыходзячы). Нядоўга засталося табе панстваваць... Нядоўга... (Адыходзіць з дзіцянём на руках; у дзьвярах сустракаецца з інструктарам і варочаецца).

Зъява 7-ая

Інструктар акрвыканкуму (уваходзіць і дастае з портфэлю паперу). Па загаду акрвыканкуму выбары лічацца няправільнымі і назаўтра назначаецца агульны сход для перавыбараў старшыні сельсавету.

(Нямая сцэна—усе спалоханы).

Заслона.

Бел. ёддзел

1994 г.

Этот документ является публичной информацией и не подлежит
официальной классификации в соответствии с законом о защите

Вышлі з друку і прадаюцца наступныя п'есы для сялянскага тэатру.

- У. Галубок—Суд. Камэдыя ў 1-м акце. Цана 20 к.
- В. Муйжэль—Жаніх з Піцера. П'еса ў 3-х дзеях. Ц. 20 к.
- Івушка-Калінушка—„Непаслухмяныя“. Ц. 20 к.
- Ю. Юрын—Савецкі Чорт. Камэдыя ў 3-х дзеях. Ц. 20 к.
- І. Мысьлінскі—„Общепонятная“ мова. Жарт у 1 дз. Ц. 10 к.
- А. Гаротны—I. Лекары і Лекі, II. Два жаніхі.
П'есы ў 1 дзеі. Ц. 15 к.
- А. Гаротны—Перамена. П'еса ў 2 актах. Ц. 15 к.
- А. Неверов—Бабы. П'еса ў 4-х дзеях. Ц. 40 к.
- М. Дзічок—Хто не працуе, той ня есьць. Інсцэніроўка
ў 3-х абрэзкох. Ц. 30 к.
- У. Дубок—У тыя дні. Рэволюцыйная п'еса ў 3-х дз. Ц. 30 к.
- А. Ляжневіч—Таміла. Мэлёдрама ў 5-ці дзеях, па роману
Ф. Дзюшэна. Ц. 65 к.
- І. Бэн—„Нажыўся“. П'еса ў 2-х дз., 3-х абрэзкох. Ц. 30 к.
- Васіль Сташэўскі—На другі дзень. П'еска ў 1 дзеі. Ц. 15 к.
Сашка будаўнік „ ў 2-х дз. Ц. 20 к.
Бяспрытульныя „ ў 1 дзеі. Ц. 15 к.
- Ляжневіч—З дымам-пажарам. Рэволюцыйная п'еса
ў 3-х дз. Ц. 50 к.

201014

332/180

бес.
Б



B0000003 13662 1